

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі
“Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”



Гісторыка-філалагічны факультэт
Кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПІСЬМО

Паважаныя калегі!

Запрашаем вас прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “**КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ**”, якая адбудзецца **20 – 29 красавіка 2021 года** ва ўстанове адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”.

Тэксты дакладаў удзельнікаў інтэрнэт-канферэнцыі з іх дазволу будуць размешчаны на сайце МДУ імя А.А. Куляшова ў адкрытым доступе з 20 па 29 красавіка 2021 года, рэжым доступу: <https://iff.msu.by/index.php/home/nauchnaya-rabota/nauchnye-meropriyatiya/konferentsii/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kuleshovskie-chteniya>.

Праблемнае поле канферэнцыі:

1. Літаратурная спадчына Аркадзя Куляшова ў сучасным асэнсаванні: гісторыка-літаратурны, лінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты.
2. Праблемы гістарычнай і тэарэтычнай паэтыкі.
3. Класіка і сучаснасць: традыцыі, рэцэпцыя, інтэртэкстуальнасць.
4. Сусветная мастацкая літаратура і актуальныя праблемы літаратуразнаўства.
5. Мова і стыль мастацкай літаратуры (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара М.В. Абабуркі).
6. Сучасныя праблемы журналістыкі: змест, шляхі іх вырашэння.
7. Сучасныя праблемы мовазнаўства: змест, шляхі іх вырашэння.
8. Актуальныя праблемы гісторыяграфіі, гісторыі Беларусі і ўсеагульнай гісторыі.
9. Актуальныя пытанні метадыкі выкладання гуманітарных дысцыплін. Інавацыйныя тэхналогіі ў выкладанні гуманітарных дысцыплін у вышэйшай і сярэдняй школе.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, украінская, польская.

У рамках канферэнцыі плануецца правядзенне пленарнага пасяджэння на платформе ZOOM.

Рэгламент: пленарны даклад – да 20 хвілін.

Парадак падачы матэрыялаў

Для ўдзелу ў рабоце канферэнцыі просім да **01 красавіка 2021 года** даслаць па **E-mail bel_lit@msu.by** у аргкамітэт наступныя матэрыялы:

1. заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца);
2. электронную версію матэрыялаў даклада

Назвы файлаў павінны ўтрымліваць прозвішча першага аўтара і від матэрыялу: напрыклад, Новікаў_заяўка, Новікаў_артыкул.

Па выніках правядзення інтэрнэт-канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.

Рэдакцыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для друку, а таксама іх рэдагавання. Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі або аформлены з парушэннем патрабаванняў, разглядацца не будуць.

Усе матэрыялы пройдуць праверку на запазычанні.

Аўтарам дакладаў, якія атрымалі станоўчую рэцэнзію, па электроннай пошце будзе выслана

пацверджанне аб прыёме да публікацыі.

Установа адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” пакідае за сабой права ажыццяўляць перавод матэрыялаў у электронную форму з размяшчэннем іх у электронным архіве бібліятэкі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” і ў Расійскім індэксе навуковага цытавання на платформе elibrary.ru у адкрытым доступе.

Фінансавыя ўмовы

Памер арганізацыйнага ўзносу на выданне зборніка навуковых артыкулаў і парадак заключэння дагавора будуць пазначаны ў персанальных запрашэннях. Апавяшчэнні аб уключэнні дакладаў у праграму інтэрнэт-канферэнцыі іх размяшчэнні на сайце МДУ імя А.А. Куляшова будуць разасланыя ўдзельнікам у электронным выглядзе **да 15 красавіка 2021 года**.

Заклучэнне дагавора – абавязковая ўмова ўключэнне матэрыялаў у зборнік канферэнцыі. Арганізацыйны ўзнос удзельнікаў канферэнцыі ўключае ў сябе выдаткі на выданне зборніка навуковых артыкулаў і размяшчэнне яго ў навукаметрычнай базе РІНЦ (Расійскі індэкс навуковага цытавання).

Аўтар лічыцца ўдзельнікам канферэнцыі пры ўмове своечасовага ўнясення арганізацыйнага ўзносу, заключэння дагавора і прадастаўлення матэрыялаў навуковага дакладу. У выпадку адмовы ад заключэння дагавора артыкул не можа быць апублікаваны, арганізацыйны ўзнос не вяртаецца.

Патрабаванні да афармлення артыкула

Аб’ём артыкула для публікацыі – да 4-х старонак фармату А4, набраных у рэдактары Word, захаваных у фармаце RTF (міжрадковы інтэрвал – адзінарны, шрыфт – Times New Roman 14, палі – 25 мм з усіх бакоў).

Першы радок – індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі, шрыфт звычайны).

Другі радок – назва артыкула загалоўнымі літарамі (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты).

Трэці радок – прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (-аў) (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты).

Наступны радок – пасада, месца працы, вучоная ступень, вучоная званне, горад, краіна (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт звычайны).

На наступным радку – адрас электроннай пошты (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт звычайны).

Наступны радок – анатацыя (на мове артыкула 12 pt, выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны).

Праз радок – тэкст артыкула (абзацны водступ 1,25 см., выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны).

Праз радок – спіс літаратуры (выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта-12 pt).

Тэхнічныя патрабаванні да афармлення тэксту артыкула:

- выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта-14 pt;
- абзац – 1,25 см – выстаўляецца праз меню “абзац”, забараняецца выстаўляць абзац клавійшай Tab;
- тэкст набіраецца без пераносаў у словах;
- старонкі не нумаруюцца;
- ініцыялы, што суправаджаюць прозвішча (С.І. Новікаў), скарачэнні (да т. п., г. д., ХХ ст.), назвы населеных пунктаў (г. Магілёў) друкуюцца праз неразарваны прабел (адначасова націскаюцца клавішы Ctrl+Shift+прабел), а скарачэнні кшталту 90-я, 5-га друкуюцца праз неразарваны дэфіс (адначасова націскаюцца клавішы Ctrl+Shift+дэфіс);
- не дапускаецца сцісканне і расцягванне тэксту;
- спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках, дзе першая лічба – нумар крыніцы са спіса літаратуры, другая – нумар старонкі (напрыклад, [3, с. 31-32]).

Тэхнічныя патрабаванні да афармлення спіса літаратуры:

- спіс выкарыстаных крыніц прыводзіцца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку;

- спачатку падаюцца крыніцы кірыліцай, а потым, калі такія ёсць, – лацінкай;
- звесткі пра кожную крыніцу неабходна друкаваць без абзацнага водступу, нумараваць ўручную;
- афармленне спіса літаратуры ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ДАСТ 7.1.

Узор афармлення:

УДК (выраўноўванне па левым краі, шрыфт звычайны)

НАЗВА АРТЫКУЛА

(загалоўнымі літарамі, выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты, памер шрыфта – 14 pt)

пропуск радка

Новікаў Сяргей Іванавіч

(выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты, памер шрыфта – 14 pt)

дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый
ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”; кандыдат
філалагічных навук, дацэнт

(г. Магілёў, Беларусь)

(выраўноўванне па цэнтры, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 14 pt)

bel_lit@msu.by (выраўноўванне па цэнтры)

пропуск радка

Анатацыя. Кароткая характарыстыка артыкула з пункту гледжання прызначэння, зместу і іншых асаблівасцяў (3-4 сказы на мове артыкула 12 pt, выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны).

пропуск радка

Тэкст артыкула.....[2, с. 45],.....[2, с. 35].
(выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 14 pt)

пропуск радка

Спіс літаратуры

(выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 12 pt)

- 1.
- 2.

ЗАЯЎКА
на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі
“Куляшоўскія чытанні”

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (-аў).		
Вучоная ступень, вучонае званне		
Пасада і месца працы (указваць поўнае найменне ўстановы і яго падраздзялення)		
Назва даклада		
Назва праблемнага поля		
Кантактныя дадзеныя	Адрас для перапіскі	
	E-mail	
	Тэл. раб. або дам. (+код)	
	тэл. мабільны	
Я выказваю сваю згоду на тое, каб тэкст майго дакладу / паведамленні ў перыяд працы Інтэрнэт-канферэнцыі быў размешчаны ў электронным выглядзе на сайце МДУ імя А.А. Куляшова		
		Заўвага

Адрас аргкамітэта:

Кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый
МДУ імя А.А. Куляшова,
вул. Касманаўтаў, 1, каб. 250
212022 г. Магілёў, Беларусь.

e-mail: bel_lit@msu.by

Даведкі па тэлефоне:

Каардынатар: **Таццяна Іванаўна Борбат** (загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый) + 375 (29) 741-07-16

+ 375 (222) 23-77-31 – кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый

e-mail: borbat_ti@msu.by

Сакратар: **Таццяна Васільеўна Бараноўская**

+ 375 (222) 23-77-31 – кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый